

# Славутыя землякі



К. Д. Варанко,  
галоўны бібліограф  
Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі

## ОТА ЮЛЬЕВІЧ ШМІТ (1891—1956)

Да 115-годдзя з дня нараджэння

**Y** наш бурны час вельми цяжка быць вучоным-энцыклапедыстам. Калі чалавек хоча начага даследуць, ён павинен быць вузкім спецыялістам. Тому сёня можна захапіцца тым вельмі невялікім колам людзеў, якіх называюць вучонымі-энцыклапедыстамі. Адным з іх з'яўляецца наш земляк — Ота Юльевіч Шміт. Ён быў вядомы матэматыкам, геафізікам, астрономам, палірнікам, даследчыкам, географам-падарожнікам, мараплаўцам, відз-предзідзентам Акадэміі навук СССР, відным грамадскім дзеячам.

Нарадзіўся Ота Юльевіч 30 верасня 1891 г. у Магілёве. Яго бацька дотык гады служыў прыказчыкам у купца, а потым — у розных гандлёвых установах, фірмах, страхавых агенцтвах. Даходы сям'і былі вельмі абмежаваны, іх жы́на не хапала, каб даты ўсім дзеям хадзіць з сярэднюю адукцыю. Тому, калі падышоў час вызнанчаў лёс Ота, яго бацькі зварнуліся за дапамогай да шматлікіх родзічоў, якія сабралі гроши — хто колькі мог, і юны Шміт стаў гімназістам.

Ён паступіў адразу у другі клас Магілёўскай класічнай гімназіі,

які скончыў з адзнакай. Неузбажаве сім'я Шміта пераехала ў Адэсу. Пасля вучобы ў адской гімназіі будучы вучоны паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта. Ужо на першым курсе ён склаў прыкладны спіс кніг, якія збіраўся вывезць. Але з сумам пераканаўся, што нават пры самым ушчыльненнем графіку заняткаў на гэта спатрэбіцца тысячя гадоў. Давялося рабіць скарачанне. Але і для тых, што засталіся ў спісе, спатрэбілася бычча 250 гадоў. Тады ён скраіці сон да шасці, пасля, а потым да чатырох гадоў. У студэн-

цкія гады Шміт прывычнуў свой арганізм аднаўляць сілы ў кароткі тэрмін і потым спаўнадаў мала. Натуральна, што больш часу ён затрачаваў на сваю спецыяльнасць — матэматыку і дабіўся выдатных вынікаў у гэтай галіне. У «залах фонд» наўку з'яўляла алгебраічнае творамі Шміта. Яна ўяўляе сабой адну з асноўных тэарэм сучаснай алгебры і належыць да фундаментальных, вялікіх адкрыцій, якія назоўсёды застануцца ў наўку. Шміту не спонукалася 25, калі ўніверсітэт удастоў яго залатога медаля імя прафесара Рахманіна. Гэта узнагародай ён быў уведзены ў лік лепшых матэматыкаў свайго часу. Ота Юльевіч узімальчыў школу савешкіх алгебраістаў, з'яўляўся матэматыкай да апошніх дзен жыцця.

Акрамя матэматыкі яго вельмі цікавіў наука касмагонія. Праблемай паходжання Зямлі Шміт цікавіўся з юнацтва. У яго архіве засталіся датаваныя 1923 г. спісаныя алоукам лісты паперы, у верхніх частцы аднаго з іх — тытульная — падзагалавак: «Доказы касмагоніі». Закон планетных адлегласцей які быў выведзены Шмітам, з'яўляўся першым у гісторыі касмагоніі законам.

У савецкі час значнае месца ў жыцці Шміта займала экспедыцыйная дзеяйнасць. Ён быў адным з буйнейшых даследчыкаў Арктыкі. У 1929 г. узімальчы экспедыцыю на ледаколе «Сядоў», якія арганізавала на Зямлі Франца-Іосіфа першую наўковую станцыю і стала базай для розных даследаванняў Поўначы — метэралагічных, геафізічных, гідралагічных, біялагічных. Плаванне на «Сядоў» адкрыла першую старонку ў гісторыі асвяшэння Арктыкі і адыгралі

вялікую ролю ў далейшай дзеяйнасці О. Шміта. Праз год палірнік на тым жа «Сядоў» зноў наведаў Зямлю Франца-Іосіфа, а затым абледавалі заходнія берагі Паўночнай Зямлі. Пасля гэтых пахадаў узімальнілі палярную Паўночнага Ледавітага акіян. Была створана сетка наўковых станций. Дзеяканія ім збіраўся кааштубыні маляр, які дазволіў Шміту выступіць з пропанованай смелага праекта — прайсці ўсю Паўночнамарскі шлях у адку наўгашчыю. Аб гэтым некалькі марыў вялікі Ламасоў. У 1932 г. экспедыцыя на ледаколе «Сібіракоў», якую узімальчалі Шміт, упершыню ў гісторыі мараплавання — за два месцы і чатыры дні (адні наўгашчы) — праішла шлях ад Архангельска да Чхагаціна. Самыя буйны ў 30-я гады XX ст. штурм Арктыкі зварышыўся трымфальна. Пачалася падрыхтоўка да другога лядовага паходу — на транспартным судне «Чалясін». 14 сакавіка 1933 г. паход пакінуў Ленінград. На яго борце знаходзілася 105 чалавек: члены еkipажа, вучоныя, палірнікі, зімоўшчыкі, будаўнікі новых наўковых станций. Пачалася экспедыцыя, якая прыцягнула да сябе ўвагу свету.

Амаль увесі заходні сектор Арктыкі быў паспяхова пройдзены. Добраўгільнымі да чалясінскіцай аказаліся мора Лаптевых і Усходне-Сібірскага мора. Але Чукоцкае, як і год таму, у дні плавання «Сібіракова», супрацьстаў палірнікаў больш суроў. У адровенне ад «Сібіракова» «Чалясін» быў хашы і сучасным на той час суднам, але ўсяго толькі звычайнім паходам. Яму панівен быў дамагачы ледакол «Красін», але з-за паломкі аднаго з валоў ён згубіў свае ледакольныя якасці. Другі непрыемны сюрприз — радыёграма з Тыкса аб немагчымасці забліспечыць экспедыцыю авіяразведжай. Спадзяванца належала толькі на сябе. «Чалясін» праз праліў Саннікава вышаў у Усходне-Сібірскага мора. Палірнікі накіраваліся на юдзічаным шляхам да вострава Урангеля. Экспедыцыю супрацьстаў малутны ледзяны палі. Па словах Шміта, гэта было не самастойнае плаванне, а, хутчэй, драйф: «Чалясін» шло па волі стыхії. Амаль месец яго насыла па Чукоцкім моры 5 лістапада лядыны выштурхнулі паход.

У Берынга праліў, а драйфам ізноў занізілі ў Паўночны Ледавітага акіян. Над «Чалясінам» наўсіла пагроза катастрофы. 13 лютага 1934 г., у самы разгар палірнай зімы, ледзяны вал, вышыня якога да-

сягнула 8 м, абрушуўся на паход, які затануў. Сотня смелчакоў-палірнікаў высадзілася на лядзіну, апінуўшыся ў мёртвай паўночнай пустыні. «Лагер Шміта» гераічна пераносіў выпрабаванні. На ратаванні чалюсінскай быў кінуты самалёты. 5 сакавіка 1934 г. лётчык Ляпідаўскі першым прыбыў на падрыхтаваны з вялікімі цяжкасцямі лядовы аэрадром. На яго самалёце быў звакуіраваны на Вялікую зямлю жаночны і дзеці Савецкія лётчыкі, здзіўлі ўсіх майстэрствам і мужнісцю. З кожным іх прыбыццём усё менш і менш людзей заставалася на лядзіне. Адным з апошніх палірнікаў лагер Шміт і Варонін, капітан «Чалясіні». Кіраўнік экспедыцыі з цяжкім запаленiem лёгкіх, у паўсвядомым становішчы дастаўліў ў горад Ном, на Алясцы. І толькі ў маі ён вярнуўся ў Москву.

Праз три гады пасля «чалюсінскай» эпапе Шміт зноў занізіўся вывучэннем Арктыкі. У 1936 г. ён узімальчы новы палірны паход на ледаколе «Літке» і прапёў па Паўночным марскім шляху не прыстасаваным да плавання ў арктычных водах венчаныя караблі, што мела вялікіе значэнні для абароназдольнасці краіны. І вось апошня шмітаўскі «скакок» у Арктыку. Аб ім ён марыў яшчэ ў 1929 г., калі упершыню сутраўся з Арктыкай. І гэта мара здзейнілася 21 мая 1937 г.: самалёт Вадан'янова дакрануўся да вяршыні Зямлі — Паўночнага краю. На яго борце акрамя чашчёры будучых гаспадароў полюса I Папаніна, Э. Кранкеля, I Фёдараў і П. Шкірова знаходзіўся кіраўнік экспедыцыі О. Шміт. За жыццяўленне гэтай бліскучай аперации «першаму палірніку краіны» — і такога тытула ўдастоўся вучоны — было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Гэта было апошніе — пяціе сплаткінне О. Шміта з Арктыкай.

Па патрабаванні ўрачоў прыишлося развітацца з палірнай дзеяйнасцю. Пасля доўгата лячэння ў Крыме О. Шміт занізіўся вывучэннем Зямлі. Вучоны імкнуўся да ўсе-бакавага яе пазнання і шмат для гэтага з Арктыкай.

Па патрабаванні ўрачоў прыишлося

рэзвітацца з палірнай дзеяйнасцю. Пасля

доўгата лячэння ў Крыме О. Шміт занізіўся вывучэннем Зямлі. Вучоны імкнуўся да ўсе-бакавага яе пазнання і шмат для гэтага з Арктыкай.

Прайшлі гады, і Ота Юльевіч Шміт выканалі сваю жыццёвую праграму, разлічаную на 250 гадоў, выканану ў тыя да кірдуніага наядутыя 65 гадоў, што ён пражыў. Незвычайнай таленавітасці, спагадлівасці, восцрае успрыманне жыцця ў яго шматтранасці зрабілі Шміта дасканалым інструментам пазнання прыроды і правадніком пера-

давых ідэй у грамадстве. Многія навукі ад-  
вялі вучонаму месца на старонках сваёй  
гісторыі, і ён сам стаў старонкай гісторыі  
свойго народа, старонкай герайчнай, захап-  
ляючай і памятнай. Імя палярнага даслед-  
чыка ўвекавечана на геаграфічнай карце ў  
назвах вострава ў Карскім моры, паўвост-  
рава на поўначы Новай Зямлі, мыса на

Камчатцы, вяршыні і перавалу ў гарах Па-  
міра. Яго імя носіць Інстытут фізікі Зямлі  
Акадэміі навук Расіі і навукова-даследчы  
ледакол. Ота Юльевіч Шміт навекі заста-  
нецца жыць ва ўдзячнай памяці зямлян —  
жыхароў цудоўнай планеты, якая стала  
яшчэ больш адкрытай і пазнанай у выніку  
яго вандраванняў і навуковых пошукаў.

**Больш падрабязна аб жыцці і дзеянасці вучонага раскажуць наступныя матэрыялы**  
**Буйницкий, В. Х. Отто Юльевич Шмидт (1891—1956) // Отечественные физико-гео-**  
графы и путешественники. — М., 1959. — С. 766—774.

Отто Юльевич Шмидт: Жизнь и деятельность / Ред.-сост. Я. Б. Коган. — М. : Изд-  
во Акад. наук СССР, 1959. — 470 с.

Водопьянов, М. В., Григорьев, Г. К. Повесть о ледовом комиссаре. — М. : Географ-

гиз, 1959. — 198 с.

Дузель, И. И. Линия жизни : докум. повесть. — М. : Политиздат, 1977. — 127 с.

Воскобойников, В. М. Зов Арктики: Героическая хроника. — М. : Мол. гвардия, 1975. —

192 с.

Никитенко, Н. Ф. О. Ю. Шмидт : кн. для учащихся 8—11 кл. ср. шк. — М. : Про-

свещение, 1992. — 160 с.

Грицкевич, В. П. Начальник Арктики // Путешествия наших земляков. — Минск, 1968. —

С. 215—221.

Юффе, Э. Р. Ламаносаў з Магілёва: Феномен Шміта // Пачатк. шк. —

1995. — № 1. — С. 49—51.

Отто Шмидт : фотоальбом / Авт. текста и сост. А. И. Леденев. — Минск : Бела-  
русь, 1985.